

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

УДК 811.161.3'282.4+811.161.2'282.4

Валатоўская Ніна Аляксандраўна

**Прадметная лексіка блізкароднасных моў:  
семантычная арганізацыя  
(на матэрывах назваў страв у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах)**

Аўтарэферат дысертациі на атрыманне вучонай ступені  
кандыдата філаграфічных навук  
па спецыяльнасці 10.02.03 – славянскія мовы

Мінск, 2009

Работа выканана ў Беларускім дзяржаўным універсітэце

Навуковы кіраўнік –

**Рудэнка Алена Мікалаеўна**, доктар філагічных навук, прафесар, прафесар кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта

Афіцыйныя апаненты –

**Коваль Уладзімір Іванавіч**, доктар філагічных навук, прафесар, загадчык кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”

**Супрун-Бялевіч Лідзія Расціслаўна**, кандыдат філагічных навук, дацэнт, дацэнт кафедры рускай мовы Беларускага дзяржаўнага універсітэта

Апаніруючая арганізацыя –

УА “Беларускі дзяржаўны педагогічны універсітэт імя Максіма Танка”

Абарона адукудзенца “ІІ” спінка 2009 г. у 14 гадзін на пасяджэнні савета па абароне дысертаций Д 02.01.24 пры Беларускім дзяржаўным універсітэце па адрасе: 220050, г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 62; тэлефон вучонага сакратара 222-36-02.

З дысертациі можно азнаёміцца ў бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

Аўтарэферат разасланы “ІІ” мігапад 2009 г.

Вучоны сакратар  
савета па абароне дысертаций

  
С.А. Важнік

## **КАРОТКІЯ ЎВОДЗІНЫ**

Прадметная лексіка блізкароднасных моў характарызуеца шэрагам асаблівасцей, і назвы страў – прыдатны матэрыйял для выяўлення гэтых спецыфічных рыс. Беларускія і ўкраінскія дыялектныя слоўнікі змяшчаюць багаты матэрыял такога кшталту. Даследаванне дыялектных назваў ежы з'яўляецца каштоўным не толькі ў лінгвістычным аспекте, але і ў саудносінах з гісторыяй і этнографіяй – да гэтай высновы вядзе абрадавае ўжыванне шэрагу страў.

Дадзеная дысертация выканана ў рэчышчы такіх лінгвістычных дысцыпін, як лексікалогія, дыялекталогія і этналінгвістыка. Актуальнасць работы абу-моўлена адсутнасцю цэласнага парадунальнага лінгвістычнага даследавання дыялектных назваў страў блізкароднасных (беларускай і ўкраінскай) моў, якое можа быць карысным для глыбокага разумення ўзаемадносін двух народаў, іх этнакультурных, гістарычных і грамадскіх асаблівасцей.

## **АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ**

### **Сувязь работы з буйнымі навуковыми праграмамі (праектамі) і тэмамі**

Дысертайная работа выканана на кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў межах дзвюх навуковых даследчых тэм: тэмы “Беларуская мова сярод іншых моў: сістэма, развіццё, узаемадзяяньне” дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў, дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў на 2006-2010 гг. (№ дзяржаўнай рэгістрацыі 20061689); тэмы “Славянскія мовы ў кагнітыўным аспекте”, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь на 2006-2010 гг. (№ дзяржаўнай рэгістрацыі 20062056).

### **Мэта і задачы даследавання**

Мэта даследавання – выявіць заканамернасці семантычнай арганізацыі дыялектных назваў страў беларускай і ўкраінскай моў.

Дасягненне паставленай мэты прадугледжвае вырашэнне наступных задач:

1. Вылучыць кампаненты значэння, рэлевантныя для тыпалогіі назваў страў у дыялектах беларускай і ўкраінскай моў.

2. Распрацаваць комплексную класіфікацыю дыялектных назваў страў беларускай і ўкраінскай моў.

3. Выявіць выпадкі міжмоўных супадзенняў і міжмоўнай (беларуска-украінскай) полісеміі і аманіміі.

4. Вызначыць тыповыя мадэлі семантычнай арганізацыі полісемантаў, якія называюць стравы, у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах.

5. Вызначыць тыповыя спосабы матываванія найменняў страў у дыялектах беларускай і ўкраінскай моў.

6. Выявіць суадносіны дыялекцных назваў страў, якія выкарыстоўваюцца ў сямейнай і каляндарнай абраднасці беларусаў і украінцаў.

**Аб'ектам** даследавання з'яўляюцца дыялекцныя назвы страў беларускай і украінскай моў, вылучаныя шляхам суцэльнай выбаркі з дыялекцных слоўнікаў, дыялекцных атласаў беларускай і украінскай моў, а таксама асобных навуковых даследаванняў. **Прадмет** даследавання – сістэмныя адносіны ў межах лексіка-семантычных палёў дыялекцных назваў страў беларускай і украінскай моў. **Матэрыялам** даследавання з'яўляюцца 2786 лексем (бел. 1649; укр. 1137), прадстаўленых у дыялекцных слоўніках беларускай і украінскай моў. У работе выкарыстоўваюцца наступныя **методы** даследавання: апісальны, супастаўляльны, статыстычны, метод кампанентнага аналізу; элементы метадаў лінгвагеографіі і этналінгвістычнай інтэрпрэтацыі.

### Палаажэнні, якія выносяцца на абарону

1. Назвы страў у дыялектах беларускай і украінскай моў – аб'ёмныя лексічныя сістэмы, якія, у адпаведнасці з прынцыпамі апісання прадметнай лексікі, сістэматызуюцца паводле розных параметраў – кампанентаў значэння, рэлевантных для іх тыпалогіі: **a)** асноўны зыходны прадукт (мука / мяса / сала / рыба / бульба / яйка / малако / крупы / агародніна); **б)** кансістэнцыя (густыя / рэдкія (негустыя)); **в)** ступень складанасці прыгатавання (простыя / складаныя); **г)** спосаб спажывання (сырыя / смажаныя (вараныя)); **д)** тэмпература спажывання (гарачыя / халодныя); **е)** час спажывання (снеданне / абед / вячэр).

Аналіз кампанентаў лексічнага значэння дыялекцных назваў страў беларускай і украінскай моў дазваляе сцвярджаць, што групы назваў страў могуць быць створаныя толькі з улікам усіх (ці пераважнай большасці) кампанентаў значэння.

2. Дыялекцныя назвы страў беларускай і украінскай моў у адпаведнасці з распрацаванай комплекснай класіфікацыяй падзяляюцца на тры асноўныя групы: **а)** агульныя назвы страў (бел. 107; укр. 46); **б)** назвы густых страў (бел. 1314; укр. 972): назвы страў з муکі; назвы страў з бульбы; назвы страў з мяса, сала і рыбы; назвы страў з яек; назвы страў з малака; назвы каш з зерня; назвы страў з агародніны; **в)** назвы рэдкіх (негустых) страў (бел. 228; укр. 119).

3. Генетычная, тыпалагічная, арэальная блізкасць беларускай і украінскай моў абумоўлівае колькаснае (1649 беларускіх дыялекцных лексем і 1137 украінскіх) і структурна-сістэмнае падабенства дыялекцных найменняў страў: аб гэтым сведчаць выпадкі міжмоўных супадзенняў (бел. *каша'нка* ‘крывяная каўбаса’ (Брэстчына) і укр. *каша'нка* ‘крывяная каўбаса’ (захаднепалескія гаворкі Украіны)); міжмоўнай полісемії (бел. *ко'ржык* ‘прастак, перапечка’ (паўночна-захаднія гаворкі); укр. *ко'ржик* ‘прастак’, ‘дранік’ (захаднепалескія гаворкі)); міжмоўнай аманіміі (бел. *хало'дніца* ‘неўрадлівая, сівога колеру глеба’ (паўночна-захаднія гаворкі); укр. *холо'дница* ‘халадзец’ (захаднепалескія гаворкі)). Ступень распаўсюджанасці міждыялекцнай і ўнутрыдыялекцнай сінаніміі ў межах разгледжаных лексіка-семантычных палёў у цэлым падобная ў дыялектах абедзвюх моў і не супадае толькі на ўзорыні асобных падгруп (напрыклад, зафіксавана 148 беларускіх і 16 украінскіх дыялекцных назваў бліноў, 87

українських і 37 беларуських назваў несалодкіх хлебабулачных вырабаў). На ніжэйшых узроўнях іерархіі адрозніваецца і адваротная характеристыка – ступень кансалідаванасці дыялектных назваў канкрэтнай сістэмы (бел. гарбуз'янка ‘каша з гарбузоў з прасянымі крупамі’ (цэнтральныя і паўночна-заходнія гаворкі), а таксама ступень распаўсядженасці міждыялектнай полісеміі (бел. гру’ча ‘каша з ячменных круп’ (Брестчына), гру’ча ‘ячменные крупы’ (сярэднебеларускія гаворкі) і міждыялектнай аманіміі (бел. млін ‘блін’ (сярэднебеларускія гаворкі), ‘млын’ (палескія гаворкі)).

4. Найбольш распаўсядженая мадэлі семантычнай арганізацыі полісемантаў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах, адно са значэнняў якіх – ‘назва сістэмы’, наступныя: а) ‘сістэма 1’ – ‘сістэма 2’ (бел. драчо’на ‘блін з дранай бульбы’, ляпёшка з пшанічной муکі з яйцамі і салам або маслам’ – Магілёўшчына); б) ‘сістэма’ – ‘не сістэма’ (бел. тапту’ха ‘тоўчаная вараная бульба, камы’, ‘ступа’ – Магілёўшчына; укр. голостъю’б ‘посны боршч ці суп’, ‘напалову апрашты чалавек’ – Сумшчына); в) ‘зыходны прадукт’ – ‘сістэма’ (укр. бульманя’ник ‘бульбіна’, ‘печаны корж з муку, змешанай з бульбай’ – бойкаўскія гаворкі).

5. Найбольш распаўсядженая спосабы матывациі найменняў сістэмы у дыялектах беларускай і ўкраінскай моў наступныя: а) паводле назвы зыходнага прадукту (бел. аўся’нка ‘каша з аўсяных круп’ (Гродзеншчына); укр. картопля’нец ‘блін, прыгатаваны з дранай бульбы’ (заходнепалескія гаворкі)); б) паводле спосабу прыгатавання (бел. вы’скрабачка ‘маленькая булачка хлеба, спечаная з рэшткаў цеста’ (сярэднебеларускія гаворкі); укр. зави’ванец ‘від пірага, рулет’ (букавінскія гаворкі)); в) паводле знешняга выгляду (бел. грыбо’к ‘да машняе печыва з пшанічной муку ў форме грыба’ (сярэднебеларускія гаворкі); укр. иш’ла ‘доўгі хлеб, які выпікаецца ў формах’ (палескія гаворкі)).

6. У дыялектах беларускай і ўкраінскай моў існуе невялікая колькасць назваў сістэмы, якія гатуюцца спецыяльна ў абрарадавых мэтах (напрыклад, бабіна каши, каравай, коліва, куція – у сямейнай абрараднасці, коліва, каліта, галёны, жаваранкі, храсты – у каляндарнай). Такія лексемы могуць выкарыстоўвацца пры апісанні розных абрарадаў (бел. бо’нда ‘пірог для памінальнага стала’, ‘пірог, які пяклі да свята Вялікадня’ (паўночна-заходнія гаворкі); укр. кола’ч ‘святковы вясельны калач’, ‘калядны калач’ (гуцульскія гаворкі)), называць абрарадавыя і неabraрадавыя сістэмы (бел. пота’пцы ‘ежа з салодкага малака, у якое накрышаны хлеб’, ‘памінальная сістэма’ (Тураўшчына); укр. корова’й ‘вялікая бахранка хлеба’, ‘вялікая бахранка хлеба, спечаная на вяселле’ (бойкаўскія гаворкі)), называць розныя сістэмы аднаго абрараду (бел. ба’біна каши ‘каша’, ‘яечня’; укр. ко’ливу ‘abraрадавая сістэма на памінках: вараная пшаніца, запраўленая мёдам або цукрам’, ‘abraрадавая сістэма на памінках: парэзаны на дробныя кавалкі белы хлеб’ (гуцульскія гаворкі)). Адзіны фактар, які кансалідуе іх семантыку, – сімвалічная функцыя.

### Асабісты ўклад суйскальніка

Дысертация з’яўляецца самастойным навуковым даследаваннем, якое адпавядае пастваўленым задачам. Асноўныя палажэнні і вынікі работы атрыманы

аўтарам самастойна на аснове аналізу і супастаўлення дыялектных назваў страў беларускай і ўкраінскай моў.

### **Апрабацыя вынікаў дысертацыі**

Вынікі даследавання, уключаны ў дысертацыю, былі прадстаўлены на міжнародных і рэспубліканскіх навукова-практычных канферэнцыях: Міжнародны навуковай канферэнцыі “Граматычны лад беларускай мовы. Шляхі гісторычнага развіцця і сучасныя тэндэнцыі” (Мінск, 29–30 кастрычніка 2007 г.), VIII Міжнародны навуковай канферэнцыі “Славянская літаратуры ў кантэксле сусветнай” (Мінск, 1–3 лістапада 2007 г.), IV Міжнародны навуковай канферэнцыі “Фальклорная спадчына Р. Шырмы і Г. Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарской дзеянасці ў кантэксле праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі” (Мінск, 29–30 лістапада 2007 г.), Міжнародны навуковай канферэнцыі “Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур: состояние и перспективы” (Мінск, 20–21 сакавіка 2008 г.), Першай рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі “Ідэи. Поиски. Решения” (Мінск, 28 сакавіка 2008 г.), Міжнародны навуковай канферэнцыі “Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы” (Мінск, 15–16 красавіка 2008 г.), Міжнародны навукова-практычнай канферэнцыі “Восточные славяне: историческая и духовная общность” (Гомель, 15–16 красавіка 2008 г.), XVII Міжнародны навуковай канферэнцыі “Язык и культура” (Кіеў, 23–27 чэрвеня 2008 г.), VI Супруноўскіх чытаннях “Славянские языки: аспекты исследования” (Мінск, 5–6 снежня 2008 г.), Міжнародны канферэнцыі “Третыя чтения, посвяшенныя памяці проф. В.А. Карпова” (Мінск, 13–14 сакавіка 2009 г.).

### **Апублікаванасць вынікаў дысертацыі**

Вынікі даследавання адлюстраваны ў 15 публікацыях аўтара: 6 артыкулах у навуковых часопісах (аб'ём – 3,4 аўтарскага аркуша), 2 артыкулах у зборніках (аб'ём – 0,6 аўтарскага аркуша), 7 матэрыялах навуковых канферэнцый (аб'ём – 1,4 аўтарскага аркуша). Усе публікацыі выкананы сусіднікам без сааўтараў. Агульны аб'ём апублікаваных матэрыялаў складае 5,4 аўтарскага аркуша.

### **Структура і аб'ём дысертацыі**

Дысертацыя складаецца са спісу прынятых скарачэнняў, уводзін, агульнай харкаторыстыкі работы, дзвюх глаў, заключэння, бібліяграфічнага спісу, чатырох дадаткаў. Агульны аб'ём работы – 360 старонак (з якіх спіс умоўных скарачэнняў займае 5 старонак, 10 табліц – 5,5 старонкі, 14 рэсункаў – 10 старонак, дадаткі, змешчаныя ў асобным томе, – 199 старонак). Колькасць выкарыстаных бібліяграфічных крыніц – 269.

## **АСНОЎНЫ ЗМЕСТ ДЫСЕРТАЦЫИ**

Першая глава “Асноўныя праблемы вывучэння дыялектнай прадметнай лексікі” складаецца з пяці раздзелаў.

Раздел “Дыялектныя асаблівасці беларускай і ўкраінскай моў” падзяляецца на падраздзелы “Асноўныя паняцці сучаснай дыялекталогіі”, “Дыялектнае чляненне беларускай мовы”, “Дыялектнае чляненне ўкраінскай

мовы”, “Сістэмна-семантычныя адносіны ў лексіцы дыялектнай мовы”, у якіх разглядаюцца неабходныя паняцці дыялекталогіі і лексікалогіі.

У раздзеле “**Асноўныя паняцці этналінгвістыкі**” асвятляюцца ключавыя пытанні гісторыі і сучаснага стану этналінгвістыкі, аналізуецца дзеянасць асноўных этналінгвістычных школ, працы этналінгвістаў Беларусі і Украіны.

Раздзел “**Дыялектныя назвы стравы беларускай і ўкраінскай моў у этналінгвістычным аспекте**” прысвечаны назвам стравы, якія выкарыстоўваюцца ў традыцыйных святах сямейнай і каляндарнай абрааднасці беларусаў і ўкраінцаў. Адзначым, што ўжыванне спецыяльных страв уласціва ўсім святам сямейнай абрааднасці, у адрозненне ад каляндарных святаў. У дысертациі згаданы толькі тыя святы каляндарнай абрааднасці беларусаў і ўкраінцаў, ужыванне пэўных страв падчас якіх лічыцца неабходнай умовай. Асноўнымі найменнямі традыцыйных страв сямейнай абрааднасці з’яўлююцца: бел. *бабіна каша, бабіна куріца, бліны, калыво, канун, каравай, каша, кашка, кашица, куця, кутя, куця, куця, куця, паляніца, пыляніца, сыта, яечня*; укр. *бочка, канун, каша, кашка, кашечка, кашуня, коливо, коровай, кутя, мандричка, млинці, сита, сирець*. Назвы стравы, спажыванне якіх характэрна для святаў каляндарнага абраадавага цыклу, наступныя: бел. *бітка, барона, бліны, варэнік, верэнік, галёпа, камы, каравай, паска, перапёлка, пісанка, проішча, рагавік, хрэсень, хрэсьнік і інш.*; укр. *балабух, балабуха, балабушка, балабушок, банка, битка, дора, жайворонок, жайвурунок, калата, калита, калитина, калитка, китя, коровай, крачун, млинці, папушник, перепічка, пісанка, хлібіць і інш.*

Агульнасцю культурна-гістарычнага існавання беларускага і ўкраінскага народаў тлумачыцца наяўнасць назваў стравы, аднолькавых для абраадавых комплексаў беларусаў і ўкраінцаў. Пры гэтым адна і тая ж страва, напрыклад, бліны, можа ўжывацца падчас розных каляндарных і сямейных абраадаў. Рытуальнае спажыванне бліноў характэрна для памінальнага абрааду. На Масленіцу бліны для частавання памерлых продкаў пакідаліся на ноч: у беларусаў – на вакне, ва ўкраінцаў – на покуці. Акрамя таго, на Дзяды – адзін з найважнейшых дзён ў гадавым памінальным цыкле беларусаў – абавязковай стравай таксама лічацца бліны. Спаратычна на тэрыторыі Беларусі бліны выкарыстоўваліся і на адным з этапаў вясельнага абрааду: пасля першай шлюбнай ночы маці маладой частавала маладога блінамі. Сімваліка бліноў надзвычай багатая: блін сімвалізуе маладое веснавое сонца, працяг жыцця, здароўе, новы ўраджай і г.д. [2; 3; 7; 15].

У раздзеле “**Методыка даследавання дыялектных назваў стравы беларускай і ўкраінскай моў**” аргументуюцца выбар метадаў даследавання дыялектнай прадметнай лексікі, якія прымяняюцца ў дысертациі..

Назвы стравы, прааналізаваныя ў дысертациі, былі вылучаны шляхам суцэльнай выбаркі з дыялектных слоўнікаў беларускай і ўкраінскай моў (1649 беларускіх лексем і 1137 украінскіх), прыцягваўся таксама матэрый дыялектных атласаў беларускай і ўкраінскай моў і асобныя навуковыя даследаванні (для захавання адзінага падыходу гэты матэрый выкарыстоўваўся як дадатковы). Зроблена выбарка назваў стравы з тлумачальных слоўнікаў беларускай і ўкраінскай моў з мэтай дыферэнцыяцыі літаратурных і дыялектных лексем.

Вызначаны семантычны разбег – прыналежнасць назвы адной стравы да розных абрадаў ці называнне адной лексемай абрадавай і неабрадавай стравы – назіраецца як у межах аднаго дыялекту (бел. *пома'ты* ‘ежа з салодкага малака, у якое накрышаны хлеб’, ‘памінальная страва’ – Тураўшчына; укр. *корова'й* ‘вялікая баханка хлеба’, ‘вялікая баханка хлеба, спечаная на вяселле’ – бойкаўскія гаворкі), так і ў розных дыялектах асобнай мовы (бел. *карава'й* ‘каравай’, ‘хлеб, які пякуць на вяселле’ – паўночна-ўсходні і паўднёва-заходні дыялекты; укр. – прыклады не зафіксаваны). Словы, якія намінуюць розныя стравы аднаго абраду, дыялектнымі слоўнікамі ўкраінскай мовы фіксуюцца рэдка (*ко'ливо* ‘абрадавая страва на памінках: вараная пшаніца, запраўленая мёдам або цукрам’, ‘абрадавая страва на памінках: парэзаны на дробныя кавалкі белы хлеб’ – гуцульскія гаворкі) і не адзначаюцца беларускімі дыялектнымі слоўнікамі ўвогуле (такія звесткі атрыманыя з этнографічных крыніц).

Такім чынам, дыялектныя назвы абрадавых страв і беларускай, і ўкраінскай моў могуць належаць да розных абрадаў, называць абрадавыя і неабрадавыя стравы, а таксама розныя стравы аднаго абраду [2; 3; 7; 14; 15].

Найменні страй у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах прадстаўляюць сабой сістэму, якая складаецца з трох асноўных груп (агульныя назвы стравы, назвы густых страв, назвы рэдкіх страв). У кожнай з гэтых груп вылучаюцца больш дробныя ўтварэнні. Спосабы матываціі найменняў страй (паводле назвы зыходнага прадукту, паводле спосабу прыгатавання, паводле знешняга выгляду), а таксама мадэлі арганізацыі значэнняў полісемантаў (‘страва 1’ – ‘страва 2’, ‘страва’ – ‘не страва’, ‘зыходны прадукт’ – ‘страва’) існуюць у большасці груп і падгруп абедзвюх дыялектных моў.

Аналіз мадэлей полісеміі і спосабаў намінацыі дыялектных назваў страй у беларускай і ўкраінскай мовах дае падставу для змястоўнай лінгвістычнай інтарпрэтацыі. У прыватнасці, на гэтым матэрыяле могуць быць выразна праілюстраваны прынцыпы катэгарызацыі, сформуляваныя Дж. Лакафам. Паняцці збліжаюцца на падставе прыналежнасці да адной сферы вопыту (распаўсяюджана мадэль арганізацыі значэнняў полісеманта – ‘страва 1’ – ‘страва 2’ (–‘страва 3’); матывація назвы стравы называе зыходнага прадукту), а таксама праз самыя важныя для носьбіта мовы канцептасфery = сферы вопыту: найменне страй праз назвы раслін, сельскагаспадарчых прылад, жывёл і г.д. Ёсць прыклады реалізацыі “принцыпа міфа і павер’я”, напрыклад, бел. *перапёлка*, *пірапёлка* ‘скрученныя і звязаныя адмысловым чынам некалькі апошніх каласкоў жыта з кавалкам хлеба (часам памазанага маслам) усяядзіне’ – ‘страва, названая паводле гульнёвага абрадавага дзеяння – лоўлі перапёлкі падчас дажынак’.

Характэрна, што ў межах многіх груп найменняў страй ёсьць назвы няудалай, нясмачнай стравы (пры гэтым часта адсутнічаюць назвы з процілеглым значэннем). Гэты факт звязаны з універсаліяй, якая сведчыць, што людзі ў абсалютнай большасці схільныя ацэньваць добрае як норму (яна спецыяльна не намінаеца, бо лічыцца звычайнай), а кепскае – як ненармальнае, няправільнае, на што трэба звярнуць увагу, а значыць, і знайсці асобную назову.

## **Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў**

Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаныя:

1. Пры выкладанні тэарэтычных гуманітарных дысцыплін (беларуская і ўкраінская лексікалогія, дыялекталогія, этналінгвістыка, лінгвакраіназнаўства, тэорыя камунікацыі, стылістыка, мова мастацкай літаратуры і інш.).
2. У навуковых інтэрпрэтацыях фактычнага этналінгвістычнага матэрыялу.
3. У выкладанні беларускай і ўкраінскай моў як замежных.
4. У лексікаграфічнай практыцы, у прыватнасці, пры састаўленні тэматычных дыялектных слоўнікаў і этналінгвістычных атласаў беларускай і ўкраінскай моў.
5. У тэорый і практыцы перакладу.

## **СПІС ПУБЛІКАЦЫЙ СУІСКАЛЬНІКА ПА ТЭМЕ ДЫСЕРТАЦІІ**

### **Артыкулы ў навуковых часопісах:**

1. Валатоўская, Н.А. Праблемы тыпалогіі дыялектнай прадметнай лексікі (на матэрыяле назваў страў у паўночна-заходніх дыялектах беларускай мовы) / Н.А. Валатоўская // Slavia Orientalis. – Tom LVII, Nr 1. – 2008. – S. 153–168.
2. Валатоўская, Н.А. Беларускія і ўкраінскія найменні абрарадавых страў: этналінгвістычны аспект / Н.А. Валатоўская // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філагогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2008. – № 2. – С. 31–34.
3. Волотовская, Н.А. Ритуальные блюда родинного и похоронного обрядов в белорусском и украинском языках / Н.А. Волотовская // Мова і культура (науковий журнал). – Кіев: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. VII (119). – С. 126–131.
4. Валатоўская, Н.А. Асаблівасці намінацыі чорнага і белага хлеба ў дыялектах беларускай і ўкраінскай моў / Н.А. Валатоўская // Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Філагогія. – 2009. – № 4 (41). – С. 152–161.
5. Валатоўская, Н.А. Назвы яек і страў з іх у сістэме дыялектнай лексікі беларускай і ўкраінскай моў / Н.А. Валатоўская // Весн. Мазырскага дзярж. пед. ун-та. імя І.П. Шамякіна. – 2009. – № 3 (24). – С. 98–104.
6. Валатоўская, Н.А. Словы са значэннем ‘страва’ ў дыялектнай лексіцы беларускай і ўкраінскай моў // Роднае слова. – 2009. – 10 (262). – С. 46–49.

### **Артыкулы ў зборніках навуковых артыкулаў:**

7. Валатоўская, Н.А. Назвы хлеба і яго сімвалічнае значэнне ў вясельным абраадзе беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Славянские языки: аспекты исследования: сб. науч. ст. / Беларус. дзярж. ун-т. – Минск: Изд. центр БГУ, 2009. – С. 263–268.
8. Волотовская, Н.А. Системные отношения в группе диалектных названий блюд из яиц в белорусском и украинском языках / Н.А. Волотовская // Третыя чтения, посвященные памяти проф. В.А. Карпова, Минск, 13–14 марта 2009 г.:

сб. науч. ст. / редкол.: А.И. Головня [и др.]. – Минск: РИВШ, 2009. – С. 134–138.

### **Матэрыялы навуковых канферэнцый:**

9. Валатоўская, Н.А. Назвы бліноў у паўночна-заходніх дыялектах беларускай мовы / Н.А. Валатоўская // Граматычны лад беларускай мовы. Шляхі гістарычнага развіцця і сучасныя тэндэнцыі: матэрыялы Міжнарод. навук. канф., Мінск, 29–30 кастрычніка 2007 г. / Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – С. 251–255.

10. Валатоўская, Н.А. Асаблівасці намінацыі страў з бульбы ў паўночна-заходніх дыялектах беларускай мовы / Н.А. Валатоўская // Славянскія літаратуры ў кантыксе сусветнай: матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 1–3 лістапад 2007 г.: зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. – С. 417–419.

11. Валатоўская, Н.А. Назвы страў з муکі ў паўночна-заходніх дыялектах беларускай мовы / Н.А. Валатоўская // Фальклорная спадчына Р. Шырмы і Г. Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзеянасці ў кантыксе праблем адраджэння традыцыйнай культуры ўёскі: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., Мінск, 29–30 лістапад 2007 г. – Мінск: Паркус плюс, 2008. – С. 25–28.

12. Валатоўская, Н.А. Назвы традыцыйных рэдкіх (негустых) страў беларусаў (на матэрыяле паўночна-заходніх дыялектаў беларускай мовы) / Н.А. Валатоўская // Взаимадействие и взаимопроникновение языков и культур: состояние и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 20–21 марта 2008 г.: в 2 ч.: ч 1. – Минск, 2008. – С. 231–233.

13. Валатоўская, Н.А. Асаблівасці намінацыі страў у дыялектах беларускай мовы (агульная харектарыстыка) / Н.А. Валатоўская // Идеи. Поиски. Решения: материалы I Респ. науч.-практ. конф., Минск, 28 марта 2008 г.: в 2 т. / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. Н.Н. Нижнева. – Минск: БГУ, 2008. – Т. 1. – С. 53–56.

14. Валатоўская, Н.А. Назвы страў з яек у сямейнай абраднасці беларусаў / Н.А. Валатоўская // Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 красав. 2008 г. / Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2008. – С. 96–99.

15. Валатоўская, Н.А. Рытуальныя стравы радзіннага абраду ў беларускай і ўкраінскай мовах / Н.А. Валатоўская // Восточные славяне: историческая и духовная общность: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 15–16 апр. 2008 г. – Гомель: Изд-во ГГУ им. Ф.Скорины, 2008. – С. 141–143.

## РЭЗЮМЭ

Валатоўская Ніна Аляксандраўна

### Прадметная лексіка блізкароднасных моў: семантычная арганізацыя (на матэрыяле назваў страў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах)

**Ключавыя слова:** дыялектная лексема; міжмоўная, міждыялектная, дыялектна-літаратурная аманімія, сінанімія, гіпера-гіпанімія; мадэлі полісеміі; спосабы матывацый; сямейная і календарная абрааднасць.

**Аб'ект даследавання** – дыялектныя назвы страў беларускай і ўкраінскай моў, вылучаныя шляхам суцэльнай выбаркі з дыялектных слоўнікаў, дыялектных атласаў беларускай і ўкраінскай моў, а таксама асобных навуковых даследаванняў.

**Прадмет даследавання** – сістэмныя адносіны ў межах лексіка-семантычных палёў дыялектных назваў страў беларускай і ўкраінскай моў.

**Мэта даследавання** – выявіць заканамернасці семантычнай арганізацыі дыялектных назваў страў беларускай і ўкраінскай моў.

**Метады даследавання:** апісальны, супастаўляльны, статыстычны, метад кампанентнага аналізу; элементы метаду лінгвагеаграфіі і этналінгвістычнай інтэрпрэтацыі.

**Навуковая навізна і значымасць атрыманых вынікаў** заключаецца ў тым, што ўпершыню праводзіцца комплекснае даследаванне дыялектных назваў страў беларускай і ўкраінскай моў: вылучаюцца кампаненты значэння, рэlevantныя для тыпалогіі; распрацоўваецца класіфікацыя; аналізуюцца выпадкі міжмоўных супадзенняў і міжмоўной полісеміі і аманіміі; выяўляюцца найбольш распаўсюджаныя мадэлі семантычнай арганізацыі полісемантаў, тыповыя спосабы матывацый найменняў страў, а таксама асаблівасці ўжывання асобных страў падчас пэўных абраадавых дзеянняў.

Такое комплекснае парабінанне аб'ёмных лексічных корпусаў (каля 3 тысяч адзінак) паслужыць: а) метадалагічнай асновай для аналізу іншых групп прадметнай лексікі блізкароднасных моў; б) асновай для больш деталёвага парабінання групп і асобных назваў страў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах.

**Практычная значымасць атрыманых вынікаў.** Атрыманыя вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаныя: пры выкладанні тэарэтычных гуманітарных дысцыплін (беларуская і ўкраінская лексікалогія, дыялекталогія, этналінгвістика, лінгвакраіназнаўства, тэорыя камунікацыі, семантыка, стылістыка, мова мастацкай літаратуры і інш.); у навуковых інтэрпрэтацыях фактычнага этналінгвістычнага матэрыялу; у выкладанні беларускай і ўкраінскай моў як замежных; у лексікаграфічнай практицы, у прыватнасці, пры саставленні тэматычных дыялектных слоўнікаў і этналінгвістычных атласаў беларускай і ўкраінскай моў; у тэорыі і практицы перакладу.

## РЕЗЮМЕ

Волотовская Нина Александровна

**Предметная лексика близкородственных языков: семантическая организация  
(на материале названий блюд в белорусских и украинских диалектах)**

**Ключевые слова:** диалектная лексема; межъязыковая, междиалектная, диалектно-литературная омонимия, синонимия, гиперо-гипонимия; модели полисемии; способы мотивации; семейная и календарная обрядность.

**Объект исследования** – диалектные названия блюд белорусского и украинского языков, выделенные путем сплошной выборки из диалектных словарей, диалектных атласов белорусского и украинского языков, а также некоторых научных исследований.

**Предмет исследования** – системные отношения в рамках лексико-семантических полей диалектных названий блюд белорусского и украинского языков.

**Цель исследования** – выявить закономерности семантической организации диалектных названий блюд белорусского и украинского языков.

**Методы исследования:** описательный, сопоставительный, статистический, метод компонентного анализа; элементы метода лингвогеографии и этнолингвистической интерпретации.

**Научная новизна и значимость** полученных результатов заключается в том, что впервые проводится комплексное исследование диалектных названий блюд белорусского и украинского языков: определяются компоненты значения, релевантные для типологии; разрабатывается классификация; анализируются случаи межъязыковых совпадений и межъязыковой полисемии и омонимии; определяются наиболее распространенные модели семантической организации полисемантов, типичные способы мотивации наименований блюд, а также особенности употребления отдельных блюд во время определенных обрядовых действий. Такое комплексное сравнение объемных лексических корпусов (около 3 тысяч единиц) послужит: а) методологической основой для анализа других групп предметной лексики близкородственных языков; б) основой для более детального сравнения групп и отдельных названий блюд в белорусских и украинских диалектах.

**Практическая значимость полученных результатов.** Полученные результаты диссертационного исследования могут быть использованы: при преподавании теоретических гуманитарных дисциплин (белорусская и украинская лексикология, диалектология, этнолингвистика, лингвострановедение, теория коммуникации, семантика, стилистика, язык художественной литературы и др.); в научных интерпретациях фактического этнолингвистического материала; в преподавании белорусского и украинского языков как иностранных; в лексикографической практике, в частности, при составлении тематических диалектных словарей и этнолингвистических атласов белорусского и украинского языков; в теории и практике перевода.

## SUMMARY

Nina A. Valatouskaya

### **Concrete Lexis of Cognate Languages: Semantic Organization (on the Dish Names in the Belarusian and Ukrainian Dialects)**

**Key words:** dialectal lexeme, interlanguage, interdialectal, dialectal-literary homonymy, synonymy, hypero-hyponymy, polysemy models, ways of motivation, family and calendar ritualism.

**The object of the research** is dialectal dish names in the Belarusian and Ukrainian languages sampled in full from dialectal dictionaries, dialectal atlases of the Belarusian and Ukrainian languages as well as works of some researchers.

**The subject of the research** is system relations in the lexico-semantic fields of dialectal dish names of the Belarusian and Ukrainian languages.

**The objective of the research** is to define peculiarities of the organization of the system of dialectal dish names in the Belarusian and Ukrainian languages.

**Methods of research:** descriptive, comparative, statistical, componential analysis, elements of linguogeography method and ethnolinguistic interpretation.

**The scientific novelty and significance** of the results received is that it is the first complex research of dialectal dish names of the Belarusian and Ukrainian languages: the components of the meaning relevant to typology are defined; a classification is worked out; the cases of interlanguage coincidences and interlanguage polysemy and homonymy are analyzed; the most common patterns of semantic organization of polysemantic words, typical ways of motivation of dish names as well as peculiarities of using some dishes in rituals are defined.

Such a complex comparison of substantial lexical corpuses (almost 3 thousand items) will serve: a) a methodological basis for the research of other groups of concrete lexis of cognate languages; b) a basis for a more detailed comparison of groups and separate dish names in the Belarusian and Ukrainian dialects.

**The practical value of the received results.** The results of the research may be used in teaching theoretical humanitarian disciplines (Belarusian and Ukrainian lexicology, dialectology, ethnolinguistics, linguistic and cultural studies, communication theory, semantics, stylistics, fiction language, etc.), in scientific interpretation of empirical ethnolinguistic material, in teaching Belarusian and Ukrainian as foreign languages, in lexicographic practice, in particular, while compiling thematic dialectal dictionaries of the Belarusian and Ukrainian languages as well as ethnolinguistic dictionaries of these languages, in the theory and practice of translation.

